


# *Lidziана*



## **СВОЙ ДОМ**

Свой дом, дзе нарадзіла маці:  
Цяпло вачэй яе і рук,  
Калыскі скрып і печ у хаце,  
Дзе першы крок твой, першы гук.

Рушнік, дзе пеўнямі ўзоры,  
Дзе пугай ляскае пастух...  
Тут сэрца грэюць нават зоры.  
Касцёр Купалля не патух.

Калі свой дом — сваю планету,  
Як слова роднае збярог,  
Тады ты — гаспадар Сусвету  
І творца сам сабе, як Бог!

## **РЭЧКА ВУЦЬ**

Мяне люляла рэчка Вуць,  
Гукала плыць удалечынь.  
Мне б час той колішні вярнуць,  
Паплакаць на яго плячы,

Памераць хвалі басанож,  
Прысесць на беразе ў палын,  
Паспавядашца, ды ўсё ж  
Не супыніць рачулкі плынъ...

Ды лепш не думаць пра гады,  
Якія адплылі ў нябыт.  
Іх рэчка чысцінёй вады  
Абмыла, як калісьці плыт...

Мне успамін даў зазірнуць  
У запаветны той куток,  
Дзе ў майго сэрца з рэчкай Вуць  
Адзіны маецца выток.

### **ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА**

На свята Купалы я рэха гукала —  
Адзвалася хорам Палессе.  
За папараць-кветкай да ранку блукала,  
Нібыта вядуння па лесе.

Здавалася, дотык адзіны да кветкі  
Мяне ашчаслівіць на славу.  
Сумёты турбот, нарадзіліся дзеткі,  
Жыццё — не гульня, не забава.

Дзянькі мітусяцца, як сонныя мухі,  
Наведвае свята так рэдка...  
Мне любы аднойчы, узніяўшы на руکі,  
Сказаў, што я папараць-кветка.

Ад слоў тых чароўных я стала шчаслівай,  
Каханаю жонкай, паэткай...  
Дык дзякую, Купалле, за гэтае дзіва —  
Быць любага папараць-кветкай!

### **ЧАРАЦЯНКА**

Чарацянка, рай балотны,  
Ля ракі цвіце чарот!  
Род русалак жыў свабодны,  
Ад іх — туташні народ.

Для буслянкі над страхою  
Кола легла галышом.

Ля капліцы, за царквою,  
Моліцца святар з крыжом.

Старажытнасць — рэхам недзе,  
Свой сакрэт нясе у свет:  
Чарацянка ў Сусвеце —  
Бездакорны дыямент.

Людзі, асяроддзе, хаты,  
З тых змяніліся часін...  
Тут было багоў багата,  
А цяпер — Гасподзь адзін!

### ДНЯПРО

Плыве дзядок Дняпро... Гарлачык  
Люляе хваляй на хаду.  
Ён асаку скубе, няйначай,  
Нібы сівую бараду.

Такі маўклівы ён улетку,  
Вясной — радня ўсіх калюж.  
Здымаяць перад ім шкарпэткі  
І апускаюць капялюш.

Яго ў Расіі нарадзіны,  
А закаханы ў Беларусь.  
А вось дачушка Украіна  
Па бацьку — Кіеўская Русь.

Дняпроўскі род на Беларусі  
Высвечвае пяшчотай рук.  
І беларускай мовы, мусіць,  
Таму ён ловіць кожны гук.

У кожнай кроплі тут — эпоха.  
Хоць і ўцякло зашмат вады.  
Дняпро нам дадзены ад Бога,  
Над ім лунае Дух Святы.

### НАЗВА

Шарпак рабілі каля Сожа,  
Пілілі дрэвы ля ракі.  
І габлявалі дошкі, можа,  
Каб гаць пракласці напрасткі.

Шарпак той быў не для прышэльцаў, —  
Для тых людзей, што тут жывуць.  
З тае пары ля гаці месца  
Усе Шарпілаўкай завуць.

### ДЗЯДЗЬКА

Прыйшоў з вайны кульгавы дзядзька,  
Агледзеў хату, сеў у кут:  
— Дык расскажыце, дзе мой бацька,  
Дзе ўся сям'я? І як вы тут?

Суседзі замаўчалі ў скрусе,  
А дзядзька — адварнуўся ён,  
Суровым быць сябе прымусіў,  
І медалёў пачуўся звон.

Мой бацька уздыхнуў: «Эх, братка!  
Спалі вёску... Толькі тын —  
Застаўся... Расстралялі татку,  
Бо — партызан ягоны сын.

Забілі каты нашу маці  
З тваёю жонкаю... Дзяцей...  
Спалі ўсіх у вашай хаце:  
Фашыстам не шкада людзей».

Дрыжэлі плечы — дзядзька плакаў  
І слёзы па шчацэ плылі.  
Я ж папрасіла яго раптам,  
Каб падарыў мне медалі.

Ён зняў з грудзей узнагароды:  
— Вазьмі, пляменніца, гуляй —  
Наш парастак, надзея роду...  
... Быў пераможны месяц май.